

Пяцьро брыходзьбка

1185



15/12/80

ДЗЯРБАУНА ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыйны масціцай літаратуры

МІНСК 1958

ПЕРАД НОВАЙ ДАРОГАЙ

*Украінскаму паэту
Міколе Гірняку
прысвячу*

Я не хаусіў табе ніколі,
Таварыш мой. З табой па-брацку
Не толькі словам, хлебам-соллю
Дзяліўся я ў жыціі салданцім.

І мы не раз з табою ў бітвах
Сухар анонімі раздзяляі,
І мы крыві сваёй ираітай
У бітвах тых не інкадавалі.

Ты не бядуй, што ў нашым лёсе
Было так многа неіагоды.
Затое колькі давялося
Ірайсці вялікіх нам находаў!

І кожны з нас да мэты першым
Жадаў прыйсці байцом Радзімы.
Служылі подзвігам і вершам
Зямлі, дзе мы раслі малымі.

Мы аддаі юнацтва годы
За тое, каб з бядой не знацца.
А сёня ў новыя паходы
Прышла нара нам выираўляцца.

Дык пасядзім над шум мяцетай
Мы перад новаю дарогай,
Ізноў сяброўскі хлеб падзелім,
Хлеб нашай дружбы, перамогі.

Успомнім франтавыя ночы,
Свае паходы прыгадаем, —
І ў новыя шлях,
Туды, дзе творчым
Прасторам ні капца, ні краю.

1956 г.



ЛЕНІН

Пачыналі вялікае эры агні
Разгаранца з «Іскры»
І маёвак рабочых, —
Гэта Ленін
У тыха далёкія дні
Нас вучыў прабіваша
Праз цёмныя ночы.
І калі за крывавай сцяной барыкал
Задыхалася ў дыме рабочая Прэсня,
Слова Леніна йшло
У Москву, Петраград,
Як паток,
Што змывае сиягі на прадвесні.
Гэта бы для таго,
Каб шчасліва ты жыў,
Браў на плецы свае
Усе цяжары, нягоды.
Праз сібірскую ссылку,
Выгнанні, Разліў
Ені дарогай сваей
Нас павёў у паходы.
Гэтак мог толькі ён

Дзень і ноч працаўца,
Усё ведаць і знаць —
Аб Радзіме ў чужыне.
Час прыйшоў.
Ён у Смольным:
— Хутчэй трэба брань
Тэлеграфы, масты,
Не губляць пі хвіліны!
З'езд Советаў..
У Смольным атрады байкоў,
— Дзе ён, родны?
— Які ён?
— Цішэй, грамадзяне!
Правадыр
На tryбуну імкліва ўзышоў,
Удалъ рука —
Над людскім акіянам.
Тут не кожны у твар яго бачыў раней,
Але кожны пачуў Ільчова дыханне,
Бо на свеце за ўсіх ён бліжэй і радней
Для людзей
Самых простых і самых звычайных.

I такім ён для нас
Будзе жыць у вяках —
Чалавек з ясным разумам,
Смелым узлётам:
Ён дзяўчынку малую
Нясе на руках,
Зноў прыехаў у гості
У салдацкую роту.
Яго імя
На сцягах чырвоных гарынь,
Ярка свеціца сёня
У сузор'ях агністых.

Разам з партыяй роднай,
Якую стварыў,
Ленін
Першым ідзе комуністам.

1954 г.

І чырвоная маю,
Што сцягамі ўзлятаў над зямлёй.

Без Расіі --
Магутнай дзяржавы.
З першых год
Сярод мноства дзяржаў
На чырвоным па комеры славы
Я на карце яе пазиаваў.

Вось таму я і славую край родны,
Нашу партню.
Бачаць усе --
Беларусь
Між сясцёр сваіх роўных
Сцяг чырвона-зялёны иясе.

1955 г.

СЦЯГ РЭСПУБЛІКІ

Калі іду я на свята ў калоне,
Сцяг рэспублікі бачу маёй.
Два ў ім колеры --
Колер чырвоны
І зялёны, як травы вясной.

Пагляджу на чырвоны --
Згадаю
Кроў бацькоў, што ў баях ірайлі
За адзінства любімага краю,
За Советы, за мір на зямлі.

Пагляджу на зялёны --
Адчую,
Як шуміць ціха сочнамі бор
І як кветкі,
Што сэрна чаруюць,
Зелянеюць ля рэк і азёр.

Я маленства свайго не ўяўлюю
Без аеру, што рое над водой,
Без вясны

ЧАЙКІ НАД МІНСКАМ

Адкуль яны, белыя, белыя,
Які іх занёс сюды лёс
Пад Мінск, дзе калосці даснелыя
Шумянь ля зялёных бяроз?

Далёка ад мора наш горад,
Навокала — поле ды лес.
З якіх-жа лядзяць яны мораў,
Шукаюць якіх яны месец?

Чаму яны кружаць над пляцам,
Над краем, дзе высіцца бор?
— Дзівак, — кажуць мне, — штб здзіўляцца!
Ёсць мора — і чайкам прастор.

Не дзіва, што чайкі над мірнай
Зямлёю, дзе быў ціхі гай.
Як быццам знайшлі яны вырай,
Навек палюблі наші край.

Ты бачыш адноўлены горад?
А далей, дзе неба блакіт,

Сягоныя там Міnsкае мора
Шуміць ля зялёных ракіт.

Пакуль аб ім мала хто знае,
Німа і на карце яго,
А чайкі-ж ужо залятаюць
Ад дальніх сюды берагоў.

Мо' з Балтыкі сёня ў дзень майскі
Яны завіталі сюды.
З'явілася-б мора,
А чайкі
Яго адшукаюць заўжды.

1957 г.

НАРОД і ПАЭТ

Яничэ адно мінае лёта,
Даўно пагас жалобы дзень,
Народ-жа да свайго паэта
Мёс ідзе, усё ідзе.

Хто не паснеў павольным крокам
Прайсці тады каля труны,
Цяпер ідзе сюды здалёку
Шляхамі роднай стараны,

Сюды, дзе мы яго хавалі
І неслі на сваіх плячах,
Сюды, дзе сэрцам прысягілі
Трымаць яго высока снай.

Прыходзіць маці маладая,
Узняўши сына на руках,
Адтуль, з-над нёманскага краю,
Зямляк ідзе на бальшаках.

І чуден ціхі сэрца голас,
Хонь на дуніы ва ўсіх цяжар.
Дзень добры, друг,

Наш бацька Колас—
Народа нашага пясняр!

Сама зимня сяюння стала
Табе наенцлю вухавой.
А лета зноў закрасавала
У помі спелай збажынай.

Шмат адкрасуе тэткіх летаў,
Минецца многае ў жыці..
Народ-жа будзе да паэта
Усё ісці, ісці, ісці.

1957 г.

На месцы бароў спанялённых
Я новыя дрэуны саджу.

Хачу,
Каб раслі зноў і сосны і клёны
І край прыгажёў мой штогод;
Каб людзі,
Идучы праз гуцар мой зялёны,
Ше зналі — дзе Захад, дзе Шход.

1954 г.

РОДНЫ БОР

Не плякка ў бары заблудзіца, вядома,
Таму, хто не знае бароў.
Мис-ж кожная сцежка тут добра знаёма
З маленства, з дзіцячых гадоў.

Тут жыў я,
З маленства шум чуючы соснаў,
За статкам хадзіў хланчуком.
Па дрэвах высокіх,
Па сонцы ў нябесах
Заўсёды аднукваў свой дом.

Калі-ж нас дарога вяла франтавая
Праз бор гэты,
У краі маім,
Без компаса шлях свой рачней пазнаваў я,
На захад іпоўны па ім.

Жадаў я планеце ўсёй
Вёснаў зялённых,
Барам — сонца, росаў, дажджу.
І сёння

ПЕРШАЯ ПРАЦОУНАЯ МЯСЦІНКА

На Бесядзь прыехаў я ў родны калгас.
Знаёма і блізка мне ўсё тут.
Тут жыў я ў маленстве.
Рассохлыя ў нас
Скрыпелі старыя вароты.
Жыццё яшчэ толькі тады пачынаў.
Мне-б бегаць да рэчкі дарогай,
Але
Дзед дачок усіх замуж аддаў,—
Адзін яму стаў я падмогай.
Быў рапак прадмайскі.
Вясна на двары
Запахла і дзёгцем і гноем.
Запрэканы конь ля варот.
І стары
Узбудзіў мяне той раніцою.
— Хадзем, мой унучак.
Ты ўжо не малы,
Па вуліцы бегаць даволі.—
Суседзі,
Што лені, багацей нас жылі,
Араць ужо ехалі ў поле.
— Едзь следам,

Каб шляху свайго не губляў,—
Сказаў дзед з любою ў паглядзе.
Ен жменьку саломкі сухой разаслаў
І проста на воз мяне садзіць
На шлях праз вароты
Сам вывеў каня.
— Вязі! —
І падаў ён мne лейцы.
Так я ўпершыню
На калесах занияў
Працоўнае першае месца.
...Шмат год праляцела.
Нямала праіці
Па родным прыйшлося мne крај.
Чаму-ж гэтак помніцца ўсёяды ў жыцці?
Мне тая мясціна малая?
Даўно ўжо разбурани дзедаўскі дом,
Яму-ж я іду пакланіцца,
Бо стаў я з маленства тут
Працаўніком,
Які мазалёў не байца.

1956 г.

МАЙСКІЯ КВЕТКІ

У пыбы галікай зялёнай
Пастукала ціха вясна.
Дажджамі і сокамі клёнаў
Зямлю напаіла яна.

Май крочыць пырокім прасторам,
Нясе лісцяў шум у лясы,
Глядзіца у люстры азёраў
Вачыма зялёнай вясны.

Наш май мы заўсёды ўяўляем
Са словам адным — малады.
Але-ж маладосць наша мае
І сталасці рысы заўжды.

Банькі нашы Першага мая
Ішлі ў барыкады агонь.
Таму я вясны не ўяўляю
Без чырвяні сняга свайго.

Дзе воля здабыта навекі,
Дзе бітвы за праўду ішлі,
Там майскія перныя кветкі
Цвітуць маладосцю зямлі.

1956 г.

НА ДАРОЗЕ

Усё гудуць на прыдарожжы
Тэлеграфныя слупы.
На дарозе асцярожна
Чалавек ідзе сляны.

Ціха ён ідзе дарогай,
Нібы лічыць кожны крок.
Перад самай перамогай
Ен згубіў у бітве зрок.

Але шлях яму знаёмы
Тут, між родных піў і рэк,
Змалку ўсё, бы ў родным доме,
Тут запомніў ён навек.

Даглядаў зямлі палеткі,
Бараніў яе ў бядзе,
І цяпер зямля за гэта
На шляхах сама вядзе.

1955 г.

УКРАІНЕ

У адзінай сям'і мы ўзрасталі з табою,
Адным горам жылі, адной славаю.
Украіна мая!
Сад, умыты расой,
Косы русыя, вочы чариявый.

Адным шляхам з табою мы ішлі
 ў барацьбе,
Адны неспі снявалі паходныя.
Украіна мая!
Абдымалю цябе,
Як сястру дарагую і родную.

Я між шумных бароў нарадзіўся і ўзрос:
Край мой родны — зямля з Белавежаю.
Мле выпаў, байну, ў маладосці мне лёс
І пад Шчорсам праісці, і над Нежынам.

Я пад кулямі влыў на тваім Дняпры
І рваў дзоты на правым беразе,
Каб раслі на маёй Беларусі бары,
Бы вянкамі, увітыя верасам.

А калі хоць на міг заціхаў гул гармат,
Уздымалася сонца над трасаю,—
Ля вішнёвых садоў, ля тваіх белых хат
Слухаў песні твайго Тараса я.

Ты са мною хлеб-соль падзяляючи свой,
Частавала ў пабеленай хаце.
І было-ж нарачона мне ўсёю душой
Ў палтаўчанку тваю закахацца,

Калі раны яна перавязвала мне
І праводзіла ў шлях за дуброваю.
У кастрычніку першы насыпаўся снег
І анаў на пунцыстыя бровы ёй.

З яе вуснаў пачуў тады слова твас,
Як «сэрдэнъкам» мяне называла.
І цяпер расцвітаюць сады для яе
Ў майм kraі — у краі Купалы.

Жыць у дружбе нам век. Не бываць
 у журбе,
Калі будзе зноў стрэча жадапая,
Украіна мая!
Я целую цябе
Як сястру, як сваю каханую.

25 VIII-57 г.

НА КАЛГАСНЫМ КІРМАШЫ

Ні каша яму сёния ні краю —
Садавіна, і хлеб тут, і мёд.
Ёсць усё, чаго толькі жадаеш,
Нават з дрэва каўказскага плод.

Пакаштуй, калі хочаш, адведай —
Вунь — кубанскія кавуны!
І не толькі вазы, а «Пабеды»
На пляцы кірмашовым відны.

Колькі хустак прыгожых і плаццяў,
Самых лепшых шаўкоў для дзяўчат!
А вунь хлопец спрабуе на пляцы
Свой гармонік — які ў яго лад?

Хлощам весела. Ім не вядомы
Тыя дні, як бацькі іх штодзень
Лапці неслі прадаць свае з дому,
А тут поўны кірмаш быў лапцей.

А пасля аж да ночы да позняй
З кірмаша зноў ішлі пехатой

І, разуўшыся хутка ў дарозе,
Лапці неслі свае за спіной.

А цяпер паспрабуй босаногім
Толькі выйсці — ўсміхнуцца: дзівак.
Цэлы дзень гул машын на дарогах
І чырвоныя хусткі, як мак.

1953 г.

Балота непраходнае
Сіл не давала ёй.

Але прыйшоў з машинаю
На багну чалавек,
Праклаў канал далиаю
Паміж лясоў і рэк.

-- Расці, -- сказаў сасонцы ён, --
Прыгожай, маладой.
Няхай плыве пад сонцам звон
Па ўсім Палессі твой. --

І там, дзе сёня славяница
Палеткі збажыной,
Сасонкі кучараравяца
Над Прыпяццю-ракой.

1953 г.

НАД ПРЫПЯЦЦЮ

Над Прыпяццю, за хатамі,
Ля самага сяла,
Сасонка расахатая
Маленькая расла.

Наўкола -- дрэвы шэрагам,
Прасцёрся лес уздоўж.
З нябесаў хмары шэрыйя
Ей слалі цёплы дождик.

Ляцелі штушкі з выраю,
Кружыліся над ёй.
Чаму-ж яна не вырасла
Высокою сасной?

Ці можа голлі дуба ёй
Узняцца не далі,
Ці можа дзятлы дзюбамі
Сасонку падзяўблі?

Не, дрэвы-сёстры родныя,
Не засцілі сабой,

Навекі тваёй яна стала,
Квітнечь ёй пад сонцам вясной.
Прынеслі мы дзядзьку Міхалу
Свабоду і шчасце з сабой.

І сёння ў наднёманскім краі,
Дзе руиню гамоняць палі,
Вырошчвае ён ураджай
На новай калгаснай зямлі.

1952 г.

МІХАЛАВА ЗЯМЛЯ

Якубу Коласу

Кіпей яшчэ бой каля Гродна,
На той падняволынай зямлі,
Калі да братоў сваіх родных
Мы ў дзень вераснёвы прыйшлі.

Уход палымнеў над краінай,
А вечер сцягі калыхаў,
Зайшлі мы у тую хатіну,
Дзе жыў калісь дзядзька Міхал.

За гроши, што браў у пазыку,
За працу сваю, мазалі
Хацеў у суседа Хадыкі
Купіць поўнадзела зямлі.

Зямля,
Нашым потам, крывёю
Палітая ў працы, ў баях.
Зямля!
Вось яна прад табою,
Бяры яе ў рукі —
Твая.

СТАЛАСЦЬ

Пімену Панчанку

Кожны з нас юнаком сарамлівым
Мог назвацца-б і ў сорак год,
Хоць даўно ўжо
Часінай шчаслівай
Год мінуў поўналецца твайго.
Дзе-ж яно пачалося, якою
Незабыўнай парою, калі?
Не,
Не тою, мой дружка, вясною,
Калі здаў ты насталась залік.
Не тады,
Калі сэрца гарэла
Першы раз пачуццём маладым
І дзяўчыне ты ціха, нямелала
У каханні прызнаўся сваім.
Прыгадаеш усё да драбніцы —
Колькі зведаў ты светлых часін!
Дваццаць сем.
Ты ўжо мог пахваліцца —
Добры верш у цябе не адзін.
Але з многіх часін незабыўных

Ты заўсёды алицу назавеи,
І не туую,
Калі пра дзяўчыну
Напісаў самы першы свой верш,
І не той нават дзень,
Калі выдадзен
Быў табе ў інштытуце дыплом.
Не,
Яшчэ нейкі год або тыдзень,
Калі стаў ты сапраўдным байцом.
І не дзень, і не год,
А хвіліну,
Можа толькі хвіліну:
Душой
Ты адчуў, што ўся Маці-Лічына
За тваёю салдацкай спіной.
Прысягаў ты Радзіме —
Нястомным,
Мужнім быць да кашца
 ў барацьбе.
Вось тады, можа,
У той самы момант
Твоясталасьць прыўшла да цябе.
Табе партыя шлях асвятліла,
Даўши мужнасць на цэлы век.
Ты адчуў, колькі шчасця і сілы
Можа ў сэрцы змясціць чалавек.
І нічога, што ў нейкім там годзе
Гора шмат давялося спазніць, —
Не скарыцца пі ў якім паходзе
Нам пі ў трывіцаць,
Ні ў семдзесят пяць.

1954 г.

ПОЛАЦК

Гляджу на старажыты горад,
На ўзгоркі, вуліцы, масты,
Туды, дзе ззяе руні мора
За ціхім плёсам Палаты.

На гэтых вуліцах праходзіў
Калісці мудры Скарына,
Сабор Сафій праз стагоддзі,
Як карабель, даплыў да нас.

І хочацца крацуць рукамі
Падмуркі, фрэскі, камні пліт.
Але вось іншы бачу камень,
Той, што крывёй сяброў паліт.

Крывёю воінаў-гвардзейцаў,
З якімі я хадзіў на бой.
Майго камбата, можа, сэрца
Пад гэтым камнем за ракой.

І там, дзе ў бітве сцяг наш рэяў,
Цяпер узніяўся новы дом.
Мне бачна —
Полацк не старэе —
Ён маладзее з кожным днём.

1953 г.

ЛІСТАПАД

Ліст апошні ад роднай галінкі аднаў,
Пакружкыўся і сеў матыльком.
Лістапад!

Не чуваць ужо шолауху траў
На лугах, за шырокім Дняпром.

Але глянь навакол — рунь сінег ў палях,
Набірасцца сілы з зямлі.
А якія вясёлыя сосны ў барах,
Хоць ужо верасы адцвілі.

Ільняною кастрой двор усыпаны ў нас,
І ідзэм з новым кужалем мы.
Родны край!
Як люблю я цябе ў гэты час,
Нерад самым пачаткам зімы.

Я люблю лістапад:
Пры дарогах ля рэк
Садзім мы маладыя садкі.
Скарб налёў — збажыну,
Што ўзрасці чалавек,
Перавозяць таварнякі.

І такая зноў любасць да роднай зямлі:
Вось такой-ж асенняй парой
Мы, гвардзейцы,
Над Мозырам наступ вялі,
З цемры край вызваляючы свой.

А прыпомню часамі другі лістапад,
Самы памятны, той,
Які славіў не раз...
Як змагаліся людзі
У агні барыкад
Роўна сорак гадоў назад.

Яшчэ многія з нас у калысках былі,
А бацькі нашы гэтай парой
Сцяг свабоды,
Сцяг ленінскай праўды ўзнялі
Над вялікай Радзімай сваёй.

І хоць лісцем пажоўклым зямлю замяло,
Бо ўжо восень апала з галін,
Але ўсё, што вякамі ў няволі было,
Ажыло той парой на зямлі.

1956—1957 гг.



АД ЦЯБЕ ЛІСТОУ НЯМА

Я развітаўся ў родным краі
Даўно з табой. Прыйшла зіма.
Усе сябры лісты чытаюць,
А ад цябе лістоў няма.

Няўжо цябе я ведаў мала,
Не разумеў дзявочых мар?
Здаецца-ж, ты мяне кахала,
А ад цябе лістоў няма.

Хвалуюся, хачу тугу я
Сваю схаваць. Але дарма.
Сябры пытаюць: «Што сумуеш?»
А ад цябе лістоў няма.

Кажу сябрам у сэрцы з болем,
Што тэлеграму атрымаў,
Што не разлюбіш ты інколі,
А ад цябе лістоў няма.

Што напісаць — не прыгадаю,
Каб тымагла адчуць сама,
Як моцна, шчыра той кахае,
Каму зусім лістоў няма.

1955 г.

І я забываю пра песню.
У вачах тваіх іскры жывыя.
Хачу, каб ты, любячы сэрцам,
Маёй была лепшаю ў свеце
Санта Лючыяй,
Санта Лючыяй.

1955 г.

САНТА ЛЮЧЫЯ

Сияваш пра мора чужое,
І словы ў той песні чужыя.
Чаму-ж я заўжды ў неспакоі,
Як толькі начую спеў твой я, —
Санта Лючыя,
Санта Лючыя*.

З Неапала, з дальняга краю,
Даносяща ўсплескі марскія.
Ды я не багіню ўяўляю, —
Дзяўчына аб долі спязае, —
Санта Лючыя,
Санта Лючыя.

Рыбачка, якая тчэ вегразь,
Набіўши мазолі сухія,
Якая праз буры і ветры
За мілым ідзе на край свету, —
Санта Лючыя,
Санта Лючыя.

* Санта Лючыя — святая Лючыя (лацінскае).

МАЛАДЗІК

Ты ў дарогу мяне выпраўляла,
На усход адыходзіў цягнік.
У час ростані той над вакзалам
У нябесах усплыў маладзік.

Лиадуць на далёкія вёрсты
Шмат дажджоў, светлых рос,
ненагод.
Можа быць, мы за гэтую ростань
Пасталеем на некалькі год.

А калі будзе наша спатканне,
Мы, напэўна, убачым ізноў,
Што у нашым гарачым каханні
Маладзік яшчэ толькі ўзышоў.

1954 г.

Толькі голас твой звонкі начую,
Песню, спетую ічыра табой,
Зноў дыханне Радзімы адчую —
Птушак спеў, гаю шум за ракой.

Прыгадаю зноў матчыны песні,
Што за краснамі пела да сну,
Як дзяўчата у нас, на Палессі,
Яшчэ ўзімку гукаюць вясну.

І чаму-ж гэта так?
Адзін можа
Столькі гукаў душы перадаць,
А другі —
Толькі ў сэрцы змяшчаць
Усё тое, што моцна трывожыць?

Мне-б спяваць так ира ўсё,
Што змяшчаю
Я з маленства у сэрцы майм,
Каб жыла песня доўга ў тым краі,
Дзе ўзрастай хлапчуком я малым,

І тады-б я прыйшоў сюды першым,
Зноў сядзеў-бы да позніх гадзін,
Каб з маіх сэрцам пісаных вершаў
Ты магла праспіваць хоць адзін.

1955 г.

ПАСЛЯ РАЗВІТАННЯ

Так иядаўна было развітанне,
Нібы ўчора яшчэ.
А ўжо сэрца палае жаданнем,
Каб спаткацца хутчэй.

Шмат навін табе добрых прынесці
З самых дальніх краёў
І сардэчную, шчырую песню
Пра найлепшых сяброў,

Расказаць, з кім страчаўся, дзе быў я,
І не ў сне — наяву.
Хоць расстанне ў жыцці незабыўна,
Я-ж сустрэчай жыву.

1955 г.

* * *

Сягоння твой дзень нараджэния,
Табе ужо трынцаць. Ты — маці.
Усё для цябе: прысвячэнні,
І песні, і кветкі у хаце.

Цябе, гаспадыню, вітаюць,
Дзяцей нам жадаюць багата.
А ты для мяне —
Усё тая-ж,
З вясенушкамі, носам кірнатым.

Я помню, як падала лісце,
А мы з табой бегалі ў школу, —
А сёння на вуліцу выйсці
Дачка ў цябе просіць дазволу.

Нібыта малай цябе бачу, —
Гляджу я на нашу дачушку:
Такія-ж з іскрынкай гарачай
Пагляд і на твары вясенушки.

Якое у вас падабенства!
Бы тыя бярозкі у помі.
Дык вып'ем за наша маленства,
З якім не расстаница ніколі.

1955 г.

44

* * *

Ты здаешся мне самай простай,
Самай шчырай з усіх людзей.
Нас цянер аддзяляюць вёрсты,
Але ты мне за ўсіх бліжэй.

Ты і ў працы штодзённа са мною,
Ты і ў сэрцы маім заўжды.
Калі песню пяю, ўсёй душою
Я хачу, каб яе чула ты.

Не кажу я аб тым, ці кахаю
І ці лёгка мне ў ростані жыць.
Але знаю — з табой, з родным краем
Даль не зможа мяне разлучыць.

1955 г.

45

* * *

Час быў першаму ўдарыць марозу
І завянуць зялёной травс.
Але вецер, што гункаў бярозу,
Цёплым быў, нібы рукі твае.

Край шырокі на поўнач прасцёрся.
Я прыйшоў развітаца з табой.
Бы знарок затрымалася восень,
Каб цябе не спалохаць зімой.

1955 г.

РАМОНКІ

Да цябе іду я ў вёску.
Спелы жнівень на палях.
Ззяюць белая пялесткі
Ад рамонак на лугах.

Варажбе зусім не веру ---
Што мне тая варажба!
Ды чаму смуглай вячэрній
На душу лягла журба?

І пялесткі я кідаю ---
Хай, як снег, усцелюць след,
Хай адкажуць,
Ці кахае,
Ці да чорта мо' пашле?

А пашле?..
Не! Бысь не можа!
Кветкі хлусяць пра любоў.
Злосна кінуў іх на пожню.
Да цябе хутчэй пайшоў.

Каб сказала слова толькі,
Што мяне кахаеш ты,
Я з усіх лугоў рамонкі
Для цябе-б сабраў тады.

1956 г.

* * *

Восень чырванию палала,
Лісцем падала з галін.
Шмат ты ў кошык назбирала
На балоце журавін.


Бор табе сасновым скрыпам
Адзываўся за ракой.
І мне лёс шчаслівы вынаў
Там убачыца з табой.

Быщам пацеркі, ірдзелі
Журавіны на траве,
Ды ярчэй за іх гарэлі
Вусны тонкія твае.

Каб шчаслівым быць з дзяўчынай,
Сэрца ёй сваё аддаць,
У твой кошык журавіны
Я начаў тады збіраць.

Восень чырванию пазала,
Лісцем падала з гатін.
Ах, чаму-ж было так мала
На балоце журавін?

1957 г.



СТЭП КЛІЧА

Бывайце, родныя палі,
Прасторы Беларусі!
З далёкай новае зямлі
Вам песняй адгукнуся.
І пакланюся ў песні той
Сваім палім палескім,
Барам, дзе першыя вясной
Збіралі мы пралескі,
Лугам інырокім, дзе аер
Шумеў па-над вадою.
Узяў-бы ўсё гэта цянер
У дальні край з сабою,
І дрэвы з лісцем маладым,
І чыстыя крыніцы;
Красой, што ў краі ёсьць майм,
Хацеў-бы надзяйніца.
Але свая там прыгажосць
Сягоцня ў стэне родным.
«Вядзі, вядзі нас, маладосць»,
Я чую спеў паходны.
Вадзіла ты ў атрадах войск
Нас праз дажджы, віхуры,
Ты уздымала Комсамольск

Над поімамі Амура.
Шляхі праз горы і лясы
Свае нам вызначала,
У цвене чыстае красы
Пас дружбай сагравала.
Павек таварышаў-сяброў
Ты нарадніць умела.
І вось ідзэм з табою зноў
У шлях далёкі смела.
На Антару, ў Сібір, на Уход,
У стэи шырокавёрсты.
Пас выпраўляюць у паход
Бацькі, браты і сёстры.
З пунцёкаю, што даў райком,
У шлях, на подзвіг ловы,
Ты сейбітам, будаўніком
Ідзеш у край стэпавы.
Дзе стэй? Дзе тая старана?
Не бачыліся з ёю,
А ўжо ўяўляеца яна
Узнятай цаліною.
Хоць там яшчэ мы не былі,
Раслі мы на Палессі,
А ўжо аб ёй, аб той зямлі,
Мы запяваем песні.
Яшчэ не знаем, як яна,
Зямля спаткае тая,
А ўжо нам стала цаліна
Сягоння родным краем.

1954 г.

НА ПАЛЯВЫМ СТАНЕ

Дзе прайшла за возерам салёным
Ад аула пятая вярста,
На шырокім стэлавым загоне
Палявы наш размясціўся стан.

Аднумелі родныя дубровы,
Адгулі гудкамі гарады.
Мы здаўёк —
З-пад Слуцка, Магілёва
Толькі што прыехалі сюды.

Паглядзелі —
Стэн ляжыць кавыльны,
А навокал — ні лясоў, ні хат.
Каля стану на дарозе пыльнай
Пацямнелі хусткі у дзяўчат.

І прызнацца, крыху сумна стала —
Незнаёмы, неабжыты кут.
Дзесь у небе птушка пралятала,
Першы раз спалоханая тут.

Ранне..

Думалі:

Такое-ж поле,

Як у нас,

Такі-ж начатак дnia.

А на працу выйшлі ў стэн ---

Раздолле,

Акіян --- не Ціхаму раўня.

На адным брыгадным

Нашым стане

У поле выйшла дзесяць трактароў.

Колькі тут,

На гэтым акіяне,

Будзе збожжа, кветак і садоў!

Пройдзе час --- і сухавей над краем

Назаўжды адыйдзе ў небыцё.

На зямлі на новай начынаем

Будаваць мы новае жыццё.

1954 г.

АРЛЫ У СТЭПЕ

Маўчыць зямля, набракішы сокам.

Ні бусла тут, ні салаўя.

Пад ціхі шум травы высокай

У стэн шырокі выйшаў я.

Іду.

Славольны венер трэнле

Сухі кавыль, што ўстаў сцяной.

І раптам чую ---

Звонка ў стэне

Арлы клякочуць нада мной.

Шырокім крыллем мне махаюць,

Нібыта хочуць стэн абніць.

Вось першы ў неба узлятае,

Каб абавясціць начатак дня,

І нас з далёкай Беларусі,

Як старажыл, ён прывітаў.

І ўспомніў я,

Як звонка бусел

У нас на дубе клекатаў,

Калі праводзілі нас людзі

У край далёкі з родных хат.

І, пэўна, зараз вось там будзе

Карміць сваіх ён буслянят.

Шмат успамінаў нагадала
Мне птушак дружная сям'я.
І пейкай роднай, блізкай стала
Шчэ неабжытая зямля.

1956 г.

РАМАНТЫКА

Калі мы яничэ на вакзале
У далёкі збіраліся чунь,
Якія ёнці людзі казалі:
— Глядзі, вунь рамантыкі йдучь.

А мы гаварылі, што будні
Вялі нас у дальні паход.
Мы зналі — іялёгка нам будзе,
Бынь можа, не месяц, не год.

Мы зналі, што прыйдзем зімою
Не к маткам сваім на пірог,—
Туды, дзе начюю нарою
Не знайдзеш у стэне дарог.

Сям'ёй працевітай, шчаслівай
Мы поле аралі штодзень.
Цяпер з цаліны урадлівай
Наш хлеб эшалонамі йдзе.

Цяпер ужо ведае кожны,
Што можа зямля наша даць.
І ўжо рэалістамі можна
Сягоння ўсіх нас называць.

1954 г.

Каб магла на неба ўзняцца,
Зоркай стала-б для яго.

Засвяціла-б над налямі
Мо' ярчэй ад зоркі той...
Стэн гамоніць кавылямі,
Змрок гусцее над зямлёй.

І дзяўчына ўсё чакае,
З ліхтаром адна стаіць.
Маяком агенчык ззяе,
Сэрца полымем гарынь.

1954 г.

МАЯК

Стэн і стэн ляжыць без краю,
Тут працуем мы, жывём,
І палатка палівая
Усім нам свеціць маяком.

Тут іавек нас параднілі
Дружба, ўзлёт юнацкіх мар.
Вось дзяўчына запаліла
Над палаткаю ліхтар.

Цемра. Ноч. У стэне ўсёна,
Бы ў сасновым гушчары.
У гэты час са змены дзённай
Крочыць полем трактарыст.

Сцежкі ўсе пакрыты ўмглою
Як ён пройдзе унаучы?
Можна-ж тут такой нарою
Заблудзіцца, ідуchy.

Як-жа ёй не хвалявацца
За каханага свайго?

А сёня новая палаткі
Разбілі ў полі юнакі.

Вось чэрвень зноў
Па стэпах родных
Дажджом разліўся залатым,
І дружна першыя усходы
Гамоняць з возерам жывым.

Кустанай, 1954 г.

МУРЗУКУЛЬ

Здаўнá у стэпах Казахстана
Стаяў пасёлак Мурзукуль.
Вялі вярблюдаў караванам
К вадзе празристай адусоль.

Сюды з суседняга аула
Казахі йшлі ў няблізкі нунь ---
Набыць вады у Мурзукуле,
Што белым возерам завуць.

І таў чабан свой статак летам
На вадапой прац стэн сівы,
А мочны вецер выў над стэпам,
Сухі ламаючы кавыль.

У чаратах звінелі птахі,--
Кавыльны стэн — іх родны край.
І, сеўши ў цесны круг, казахі
Пілі да позияй ночы чай.

Наўкруг быў стэн.
У стэне хаткі
Сям-там тырчэлі, як грыбкі.

АМАН, ҚАРА-ГАЙ*

Поўстанак стаіць за Таболам,
І тут, дзе шляхі ў Кустанай,
Быў лес, кажуць.
Мы, новасёлы,
Чытаем: Аман, кара-тай.

Аман — вельмі шчырае слова,
Мы чуем вітанне у ім,
Вітанне той першай дуброве,
Што вырасце ў стэпе сівым,

Тым дрэўцам, якія вясною
Садзілі мы тут на зары,
Тым дрэўцам, якія сабою
Заслоняць сухія вятры.

Я помню, баец з Казахстана,
Якога на фронце спаткаў,
У адказ на маё прывітанне
Мне гэтае слова сказаў.

* Аман, кара-тай — добры дзень, чорны лес (казахская).

І нас гэтым словам вітаюць,—
Прышлі мы навечна сюды.
У стэпах наўкол Кустаная
Зноў лес зашуміць малады.

А пройдуць гады —
Знаю, будзе
Увесь у лясах гэты край.

Тут з'явяцца новыя людзі
І скажуць:
— Аман, кара-тай!

1954 г.

Мне ў гэтай дружбе да кашца аддаца
Вялікай справе партыі маёй,
Каб з другам
Самым лепшым сустракацца
Заўжды на лініі перадавой.

1954 г.

ДРУГУ

Мы не кляліся,
Не давалі слова,
Што будзем вечна ў моцнай дружбе жыць.
Але плячо яго ў баях суровых
На агнявым адчуў я рубяжы.

Далёка ад Радзімы, за мяжою,
Успамінаў не раз пра родны край.
І ў думках часта з мараю сваёю
Ён сейбітам прыходзіў на Алтай.

Прайшла вайна,
У розных з ім калонах
Мы разышліся на сваёй зямлі,
І давялося нам спаткацца сёння
У стэпе вось, як першае разлі.

Такі-ж, як быў, ён,
Поўны сілы, гарту,
Такі-ж рашучы, смелы, малады.
І кожны з нас адчуў,
Што дружбы варты
Той, што ў баях з'еднала назаўжды.

СУСТРЭЧА

Не забыта яшчэ тое ранне,
Як ля новыя землі вясной
Адпраўляліся мы.
Хто з каханай
Развітаўся,
Хто з братам, сястрой.

Колькі кветак было на пероне —
Першых кветак пачаслівай вясны.
З Беларусі мы везлі ў вагоне
Іх да самае цаліны.

Дні ирайшлі.
Вось у стэнах калоссем
Зашумеў першы наш ураджай.
К нам з далёкіх краёў, родных вёсак
Папаўненне прыйшло ў Кустанай,

Што-ж насустрач сябрам нам прынесці?
Як спаткаць землякоў дарагіх?
Вось-бы кветак сюды зноў
Тых весніх,
Ды няма ў нас у стэне такіх.

Першы раз узаралі мы стэны,
Дзе шумелі адны кавылі.
Але дзе ты ўраджай бачыў лепны,
Чым у нас на цалінай зямлі!?

Не дайсці нам да краю, дзе летам
Сёння ў кветках лугі і лясы.
І падносім сябрам замест кветак
Мы ўраджаю свайго каласы.

Рады нашы сябры —
Бачым самі —
Не забыць ім сустрэчы такой.
І шумела зямля каласамі,
Нам паклон пасылаючы свой.

1955 г.

ВЯСЕЛЛЕ У СТЭПЕ

Не збиралі нявесце
Падарункаў мы ў тайне,
Не спявалі ёй песень
У той дзень развітальны.

У вянок запамяталі
Ёй сяброўкі істужкі,
На траве расстаўлялі
Усім паходныя кружкі.

Вось у круг побач селі
Беларусы, казахі.
Тут яны на вяселлі
І сваты нам і свахі.

Мы працуем тут пленна,
Пасланцы з Беларусі.
Стэп шырокі, зялёны
Стай нам лепшым абрусам.

Яшчэ маці не знае
Пра вяселле у ногі.

А ці-ж маці што мае
Супраць нашае волі?

Хіба-ж нам не жадала
Шчасця, радасці светлай,
Калі ў шлях выпраўляла,
Слала ў пісьмах прыветы?

А мы тут пажадаем
Сёня ў першым паходзе,
Малады й маладая
Каб жылі век у згодзе,

Каб жылі, працавалі,
Шчаслівейшымі ў свеце,
Каб у іх вырасталі
На зямлі гэтай дзеци.

1954 г.

ПАЛЯВЫ КУХАР

Трэба нам, як для салдат,
Кухара. — Чакайце!.. —
Хлопцы кінулі пагляд
На Барушку Каю.

Хрупкі стан. Пагляд жывы.
Худзенкія руکі.
— Кухарам мянє? Што вы!
Гэта-ж праста мука.

Тут жанчын немаладых
Шмат ёсьць у аудле.
Я-ж ішла расціць сады,
А не мыць каструлі.—

Адышила Барушка ўбок,
Ля дарогі стала,
Хітраваты аганёк
У вачах скавала.

Ціха. Весцер нахват змоўк
На бязмежнай иныры.

Але ёсьць між іншых слоў
Слова брыгадзіра.

Слова тое — ўсім законі,
Як загад салдату.
Брыгадзір! Заменіць ён
Бацьку тут і брата.

Больш за ўсіх дзяўчат, хлапцуў
Дні працуе й ночы.
— Што-ж, — да Каці падыноў, —
Кухарам не хочаш?

Вось прыедуць к нам сюды
З арміі салдаты,
Будзе сорамна тады
Вам усім, дзяўчаты.

Абяцалі ў добры час
Працаваць старанна,
А ніхто не можа з вас
Н'яць зварыць сняданне!

— Як не можа! —
Устала ў рост
Родзькіна Маруся.—
Колькі ехалі мы вёрст
З роднай Беларусі!

Тут у нас — адна сям'я.
Трэстарэйшых слухаць.
Ты не хочаш? Буду я
Гатаваць на кухні.

— Не, не будзені, не з табой
Тут ідзе размова,—
Каця ўстала — і дугой
Над вачыма бровы.

— Што, Маруся, так глядзіш?
Ты на трактар сядзеш,
На камбайн,
А я сядзі
Пры катле ў брыгадзе.

Калі-ж так, не пацвяду
Я сваёй брыгады.
І за кухара пайду,
І на трактар сяду.—

Яркім нозіркам вачэй
Правяла на полі.
— Вы не знаеце яничэ
Барушкінай волі.—

А цяпер!.. Няўжо яна
Ад другіх адстане?
— Што-ж,— сказала,— буду я
Кухарам на стане.

... Неба ў люстрах сінявы
Міражамі грае,
А яна сухі кавыль
Для агню збірае.

Дзе трава, а дзе кізяк,—
І гарыць агенчык,
І налае, бы маяк,
Полымя у печы.

Не праліўся-б кацялак,
Каша-б не згарэла...
«Кавылёчак, кавылёк»
Песеньку запела.

1955 г.

ПІСЬМО З ЦАЛІНЫ

Мой друг,
Я пішу табе з роднага краю,
З той самай зямлі,
Што завуць цаліной.
Напэўна ўжо чуў ты
І сам уяўляеш,
Якая ляжыць
Шырыня прада мной.

Нядгаўна
Палаткі мы тут расстаўлялі,
І месяц свяціў нам замест ліхтароў,
А сёняня
Пасёлак мы свой збудавалі,
І вуліца ўдалеч
Прайшла між палёў.

Нам з роднага краю,
З палескага бору
Прывезлі шмат соснаў для хат цягнікі.
І вось мы з палатаў
У дом свой прасторны
Ўвайшлі, аbjываем тут пашы куткі.

З радзімы дыхнуў на нас водар сасновы
Ад дрэў,
Што над Нёманам у пушчах раслі.
Жывем у пасёлку
У дамах сёняня новых,
На вуліцы новай,
На новай зямлі.

Якую-ж ёй назву даць?
Доўга рашалі.
Шмат слоў тут такіх:
Кара-су, Кара-гай.
Мы-ж нашую вуліцу
Мінскай назвалі
Таму, што мы з Мінска
Прыйшлі ў гэты край.

Яшчэ мо' таму,
Што калі начыталі
Мы першую нядзю арань цаліны,
Уяўлялася нам,
Як з руін уздымалі
Мінчане свой горад,
Прышоўшы з вайны.

1956 г.

ХЛЕБ ДРУЖБЫ

Лісты ападаюць на ручь
З пажоўкльх прысадаў.
Люблю я сваю Беларусь
У час лістапада,
Калі вецер лісцем з бяроз
Дарогі усцеле
І лёгкі на пожні мароз
Кране ужо зеленъ.
Цудоўная восень у нас
Красуе над краем...
Ды мілая мне старана
Сягоння і тая,
Дзе гоні ўзаранай зямлі
Раскінулі зеленъ.
Такія-ж над ёй жураўлі
Удалъ праляцелі.
І хоць не шурпыць лістапад
Пажоўклай ліствою,
Хоць першы пасаджаны сад
Там гэтай парою, ---
Ды толькі і ў той старане
Прыгожая восень.
Буйнейшае на цаліне

Сягоння калоссе,
А некалі-ж тою зямлёй,
Дзе ўсход прамяністы,
Найлепшых у ссылку зімой
Вялі комуністаў.
--- Вы рады за ўнукаў сваіх?
— Так! — чуем здалёку.
Нас партыяя кліча усіх
На подзвіг высокі.

Нялёгка было ў першы бой
Ісці нам палямі.
Вядзерца вады між сабой
Дзялілі глыткамі.
Былі-ж з намі разам бацькі
Пад сонцам агністым.
— Падзіка вам, — чуем, — сынкі,
Ад нас, комуністаў.
І вы, беларусы, і вы,
Сябры кіяўляне,
Ішлі на прастор палявы
З адзіным жаданнем!
Вы дружна узорвалі стэп
Сям'ёю шматлікай,
І далі Радзіме вы хлеб,
Хлеб дружбы вялікай.
Здабыты ён працай людской
У стэплавым краі.
Жадаем планце мы ўсёй
Такога ўраджаю.

1956 г.

АРЛЫ НА ҮЗЛЕЦЕ

Пазма

1

Нізка хіліцца долу кавыль,
Ціха цягнуцца караваны.
То стагоддзяў далёкая быль,
Як цягучая песня чабана:

... Караван, караван мой стэповы,
Доля цяжкая, мой караван.
І няма каму вымавіць слова,
І ніхто не адкажа — аман *.

Толькі стэпы, ды шум кавылёў,
Ды вярблюжы разгневаны роў.
Толькі сініе неба кругом,
Ды арол б'е у хмару крылом.

Толькі лівень, ды гул навальніц,
Ды сляза, што упала з расніц.

* Аман — добры дзень (казахская).

Песня гэта ішла праз аул,
Але стэп не адгукваўся грозны.
Дзвесце вёрст да поўстанка адсюль.
Ні машын,
Ні гудка паравоза.

І слупоў верставых не відаць,
Што стаяць ля сібирскай дарогі.
Калі хочаш адлегласць ты знаць —
Запытай у ашуга старога.

Ён даўно ўжо зямлю гэту зведаў
І ў той песні накрэсліў ёй путь.
А за песній цягучаю следам
Караваны ідуць і ідуць.

Груз цяжкі на гарбах вярблюжых.
Дзень ідуць — і пібыта на месцы.
А ў нябесах, між хмарнай сплюжы,
Быццам вымыты, ходзіць месяні.

* * *

Добры дзень, цаліна дарагая!
Добры дзень, свет шырокіх палёў!
Мы прыйшли з прыдняпроўскага краю
Ад палеткаў сваіх і лясоў.

Стэп наўкруг ляжыць,
Край нямераны.
Увесе век мы жыць
Тут намераны.

Нашы ў стэне куткі
Новасельныя.

Залівай, дружбакі,
Ды вясельную.
Хлопец з дзеўчынай
Пажаніліся,
Каб жылося ім
Ды дружилася,
Працавалася
У стэпе хораша,
Адгукалася
Даль, як мора шум.
Каб пішаніца ў нас
Налівалася
І сям'я ўвесь час
Папаўнялася.
Песня чулася
Салаўтная.
Эх, замля мая,
Ды цалянія.

Прастор неабсяжны кругом, —
Канца ніяма, краю.
І хмары сівия крылом
Арол рассякае.
На золку расу травы п'юць, —
Спей чуцен птушны.
Ідуць трактары і ідуць
Па стэпе арліным.

У працы мінуў яничэ дзень
Гарачы, ліліёвы.

А хто там па шляху ідзе
Прасторам стэповым?

Ноч. Мільгае стэя ярчай
Воўчымі вачыма.
Чалавек пайноў шпарчай
З клюмкамі за піячымі.

Сціны ў крок, назад глядзішь:
Не, нікога ў полі.
Толькі з неба маладзік
Проста ў вочы коле.

І напіто ён свеціць так?
Убачыць хто — спытае:
Ад каго-ж гэта, юнак,
Ноччу ты ўцякаеш?

Можа, ты не палюбіў
Стэп, што зліўся з небам,
Мусіць, ты усё зрабіў,
Што зрабіць нам трэба?

Прыспляшае хлопец крок,
Збочыўшы з дарогі.
Але свеціць, бы зиарок,
Месячык двурогі.

Вечер дзъме, нібы на дождж,
Нізка травы сцеле
І ў хлапца пытае: што-ж
Крочыш ты ня смела?

Невясёлы твар. А дзе-ж
Твой парыў юначы?

Да дзяўчыны мо' ідзеш,
Год яс не бачыў?

Зоры ясныя ярчэй
Перад золкам ззяюць.
А хлапец ідзе цішэй,
Клумак напраўляе.

Ды куды-б ён ні пайшоў, —
Месячык з нябёсаў
На яго з усіх бакоў
Паглядае скоса.

Цаліной ідзе наўпрост,
А яму здаецца:
Крок яго на сотні вёрст
Рэхам аддаецца.

Б'юць, здаецца, за спіной
Капытамі коні,
Хтось імчыцца цаліной
І вось-вось дагоніць.

Дык чаго-ж яму спяшыць,
На якую справу?
Не хачу, чытач, хлусіць,
І не маю права.

Апынуліся мы тут
З ім, у гэтym краі.
Можа ён абжыты кут
Сёняня пакідае?

Я не ведаю пакуль
Пра яго жаданне.

Сапраўды мо' ён адсюль
Крочыць на спатканне

У другі аул, дзе з ім
Хтось сустрэчы рады?
На прасторы налязым
Наша тут брыгада.

Калі ён пражыць свой век
Лёгкім хлебам хоча, —
Трэба ўсё-ж, каб чалавек
Глянуў хлопцу ў очы,

Чалавек, які-б раскрыў
Свет прад ім шырокі,
Перад самым-бы спыніў
Небяспечным крокам.

Ды аб гэтым гаварыць
Мабыць крыху рана.
Чуў я — кікалі сябры
Тут яго Іванам.

Гаварылі: наш шафёр —
Петрашэвіч Ваня,
Даляцеў-бы аж да зор,
Толькі-б меў жаданне.

Так, ён мае гонар свой,
З выглядзу хоць прости.
А чаму-ж ён пехатой
Адмірае вёрсты?

Бачыш, гэткім маладым
Выглядае з твару...

Кажуць, ён сябрам сваім
Неблагі таварыши?
Бо не з тых, які хітрыць,
І душою крывіць,
І другіх гатоў забыць,
Быў-бы сам шчаслівы.

Вось і ўсё, чытач, што мог
Ад сябе сказаць я.
А далей... Якой з дарог
Поілзе ён? Як знаць мне?

Бачыш, пават воч ён нам
Паказаш ис хоча...
Паглядзім, куды ён сам
Прыйдзе гэтай поччы?

3

Ранак.
З небам зліўся шлях,
Роўнай стужкай ззяе.
Неабдымная зямля —
Стэп за Кустанаем.

Даль пад сонцам раніцой
Нібы ў пазалоце,
І арлы махаюць ёй
Крыллямі на ўзлёце.

Хоць німа для іх тут гор —
Толькі стэп ды вецер, —
Для падстаў ім прастор
Самы вольны ў свеце.

Вось на ўзгорку хутарок —
Палявы поўстанак.
Можа ён суцішынъ крок,
Шпаркі крок Івана.

Цягікі адсюль ідуць
На усход і заход.
Вунь ужо сталёвы пуць
Скрыжаван са шляхам.

Семафор гарыць над ім
Аганьком зялёным,
Пуць адчынены усім
Сёння ў цэнтр рабіны.

Тым, хто з намі хоча жыць,
Працаваць старана.
Але смутак на душы
Сёння у Івана.

Аб жыцці-быцці сваім
Думае, аб многім.
Аглянуўся — перад ім
Дзве ляжаць дарогі:

Шлях на заход — родны край,
Шумныя дубровы,
На Усход-жа — Кустанай,
Зноў прастор стэловы.

Дык хіба Івану жыць
Век увесь тут трэба...
А чаму-ж не жыць?
Ляціць
Вунь арод у небе.

Быць-бы гэтакім арлом
І яму, Івану!
Але вось ужо гудком
Празвінёў поўстанак.

Вось ужо і хутарок,
Новая чайная.
Хтосьці клікнуў: «Гэй, дружок!
Ты хутчэй — чакаю».

4

На поўстанку у чайнай
Пасажыраў многа.
У кожнага тут клопат свой
І свая дарога.

Хочаш — возьмем бісібармак
Ці талерку плову.
Тут Івана стрэў зямляк,
Хлопец з Магілёва.

— Можа вып'ем?
— Што-ж, давай.
І сядзяць шафёры.
Зноў Іван пра родны край
Земляку гаворыць.

— Там, у Слуцку ў нас, сады
Адцвітаюць зараз... —
Слухае зямляк з худым,
Загарэлым тварам.

На Івана ўсё глядзінъ,
Нібы вывучае.

Як трymаць сябе, як ніць, —
Добра ўсё ён знае.

Слухае, дзе трэба, зноў
Устаўляе слова:
— Я шафёрам пяць гадоў
Жыў у Магілёве.

Гора я ў жыцці не меў, —
Стукнуў сабе ў грудзі.
— Што хацеў, я піў і еў,
Быў вядомы людзям.

І шафёрам мог быць там
Першага я класа.
— Ну, а тут як?
— Бачыц сам,
Я уцёк з соўгаса.

— Як уцёк?
Жорж, што ты! Не.
Не кідайся словам.
Клікаў ты сюды мяне
Для якой размовы?

— Для якой? Няўжо, Іван,
Мы ў жыцці адсталі?
Палявы забудзем стан,
Я па чарцы стаўлю.

— Жорж, не трэба больш.
— Дарма.
Мы-ж шафёры, браце.
Тут інспектара няма.
Дык каго-ж баяцца?

— Міе-ж назад ісці ў соўгас.
— Ды не будзь ты бабай.
Лепш паслухай. Не для нас
тут з тобой маштабы.

Хочаш першы клае лабынь?
Лепшым стаць шафёрам?
Ну дык вось.
Паедзэм жынць
У вялікі горад.

«ЗІМ» табе вадзіць-бы ўжо,
А цябе — на «газік».
— Не магу я ехаць, Жорж.
Як-жа так, адразу?
Там-жа Надзяя. Знаеш сам,
Я яс каҳаю.
— Не турбуйся. Надзяя нам
Не перашкаджает.
Не бядуй, Іван. Са мной
Усюды знайдзеш працу.
— Але-ж мне патрэбна з ёй
Хоць-бы развітаяца.

Я пайду.
— Ды начакай.
Крыху пагамонім.
Я, брат, ведаю Алтай.
Там жыццё сягоння
Не такое. Там сады
Па-над самым Обам,
Чуйскі тракт. І там заўжды
Гронай шмат заробім.

Слухае Іван. Шыпіць
Піва ў пеиным збане.

Учора вечарам далі
Тут яму заданне,

— Каб прывёз у стэн вады
На машине ўрачку.
А ён пешину імноў сюды
Ноччу да поўстанку.

Як-жа быць? А што сказаць
Сёняня брыгадзіру?
За Квачом ісці? — Усе зваць
Будуць дэзерцірам.

Што ён скажа сёняня ёй,
Любай і прыгожай?
Ехаў з ёй сюды вясной
Нібы ў падарожжа.

І сваю ўжо зорку тут
З бю выбіралі.
Як-жа кінуць гэты кут,
Без яе жыць далей?

Што Алтай? І там такі,
Можа, холад ноччу?..
На поўстанку цягнікі
Коламі грукоучуць.

Галаву Іван скіліў:
— Не паеду, Жора. —
Шклянику Квач сваю даліў.
— Пачакай, — гаворыць. —
Любіш Надзю? Што-ж, вазьмі
І яс з сабою.

А сустрэнемся тут мы
Заўтра раніцою.

Ну, жадаю табе ўдач.
Ведай — слова далі... —
Вось які ён, Жорка Квач:
Кажа, што медалі
Заслужыў, шафёрам быў
Аж у генерала.
А Івану ад журбы
Неяк цяжка стала.
Сапраўды, а што як іх
Возьме Квач з сабою?
Будзе жыць ён лепиш другіх
З Надзялю сваёю.

Успомніў рабі і сады,
Чыстыя крыніцы...
Можа ўсім Іван заўжды
З другам падзяліцца.
Праўда, ён Квача зусім
Вельмі мала знае.
Ды чаму-ж не ехаць з ім?
Ён не ашукавае.

Вось руку Івану ён
Мопна паціскае.
— Ну, да заўтра... — Эшалон
Прад акном мільгас.

І паплыў дымок сівы
У прастор стэповы,
— Дай шафёрскія правы
Мне, Іван, на скову.

Ды не бойся. Не ў залог.
Ты-ж мой друг. Чакаю....

Стэп ляжыць паміж дарог
Без канца і краю.

5

Пад сіню высокіх нябёс
У стэпе, як хаткі,
Тугія ад ранішніх рос
Бялеюць палаткі.

У салёнай азёрнай вадзе
Праменні іскрацца.
Брыгада на золку ідзе
У поле на працу.

Як шмат тут дзяўчат, юнакоў
З-пад Пінска і Гродні.
Яны ўпершино ад бацькоў
Пайшлі з хаты роднай.

Вядома, не кожны між іх
Характарам роўны:
Адзін — гарачэйшы за ўсіх,
Другі — памяркоўны.

Адзін — надта бойкі ва ўсім,
Другі — сарамайвы.
Ды ўсе крочаць шляхам сваім,
Навекі шчаслівым.

Сябры. Ці-ж забудуць яны
Той дзень, як з Палесся

Сюды, на прастор цаліны,
Імчаліся з пеcній.

І вось яны стэпам ідуць,
У сонечны ранак.
— Чакайце, сябры, хто ж ваду
Даставіць на стан нам? —

Спынліся ўсе. Сапраўды,
Адно не ўлічылі:
З вядзера апошній вады
Сняданак зварылі.

— З аула патрэбна на стан
Прывезці вады нам.
— Чаму-ж не прывозіць Іван
Ваду на машыне?

— Іван? — збавіў хуткі свой крок
Механік Крушына.
— Я чуў, што шафёр наш учёк.
— А як-жка машына?

— Машына стаіць. Пехатой
Найшоў да раёна.
— Хлусня.
Ен ірыйсці раніцой
Павінен сягонія. —

Панура стаіць між дзяўчат
Прычэншчыца Надзяя.
Іван для яе тут, як брат,
У роднай брыгадзе.

Каму-ж, як не ёй, сёня знаць
Усё іра Івана?

Яе ёй начаў называць
Сваёю каханай.

Брыгожай дзяўчыны такой
Хто-ж не пакахае?
Прырода вупн кудзеркі ёй
Сама завівае.

А вочы сіней ад нябес,
Твар белы і прости.
Шкада аднаго толькі вось —
Маленькая ростам.

Ёй жартам казалі вясной
Сяброўкі на стане:
«На трактар цябе, дык нагой
Недаль не дастанеш».

Яе за малы вельмі рост
Празвалі ўсе «крошкай»,
І прозвішча пібы сам лёс
Надаў ёй — Гаронка.

Але не глядзі, што яна
Такая малая.
Без працы ніводнага днія
Сядзець не жадае.

Нічога, што ў маці расла
Адзінай дачкою, —
У родным калгасе была
Яна звениявою.

Лён сеяла там на палях,
Арама і жала.
І маці сама яе ў шлях
Сюды выпраўляла,

Бо знала, характар які
У дачкі і жаданне...
Глядзіць Надзя ўдалъ з-над руکі —
Не бачна Івана.

Хвіліна, другая — няма.
Мо' будзе к абеду?
— Ну што-ж, па ваду я сама
Сягонія паеду!..

6

Бяжыць конь па роснай траве,
Па гладкай дарожцы.
Увесь расчыняецца свет
Прад Надзяй Гарошка.

Высока над галавой
Між хмар сонца ззяе.
Ляжыць цаліна перад ёй—
Зямля маладая.

Ары, даглядай яе, сей...
Ідуць новасёлы,—
Як быццам чароды гусей.—
Палаткі наўкола.

Куды ні зірнеш — тут і там
Прасторы ўзараны.
Няма дзе і сесці арлам,
Што кружашь над станам.

Вунь там, дзе шумеў кавылём
Прастор исўзараны,
Будуюць цяпер новы дом.
І ёй там з Іванам

Кватэр у дадуць, і яны
У светлым пакой
Пачиуць з маладое вясны
Жыццё маладое.

Навек ён цяпер бліzkім стаў
І любым, вядома.
Здаенца, учора з ёй браў
Пуцёўку ў райкоме.

Было гэта ранній вясной,
Яшчэ ў родным kraі.
Калі ўпершыню ціха ёй
Сказаў ён: «Кахаю».

Дык — як-жа забыць?
Тры вярсты
Дарожкай наўпросткі
З райкома праводзіў тады
Да самае вёскі.
А сэрца яе увесь час
Адно хвалявала:

І трэба-ж — тады вось якраз
Яго пакахала,
Тады, калі час быў ісці
У дарогу такую!
А можа сяброўку ў жыцці
Ён знайдзе другую?
Што будзе за тысячи вёрст,
У краі далёкім,
Які напаткае іх лёс
У стэпе шырокім?
Не ведала Надзя яшчэ,
Адно толькі знала,

Што хлонца яна гарачэй
З днём кожным какала.
Не спіцда начамі, ўстае,—
Пачнецца ледзь ранне.
Аб ім усе думкі яе,
Усе мерказанні.
Здаеща-б, яна для яго
Кашуло-б саткала
І песні-б для аднаго
Усе праснявала
Аб краі любімым сваім,
Пра рэкі, дубровы.
А потым сустранецца з ім,—
Не знайдзе і слова.
Пад польркам воні дарагіх
Байца ўзняшь вейкі.
А ён наміж хлонцаў усіх
Зусім ішны неікі.
Пра ўсё гаварынь можа з ёй,
Пра кігі, дарогі.
А сам такі чулы душой,
Ласкавы і строгі.
Чарнявый вочы цямней
Вячэрняга змроку.
З ім ехаць было веселей
Дарогай далёкай.
Чаму-ж ім цяпер тут не жыць?
У шчасці, у згодас?
А конік бляжыць і бляжыць
На нынай дарозе.
На гэтай дарозе яны
Халеднай зімою
На снежных палях цаліны
Ішлі пехатою,

Дзе трактару нават праісці
Было немагчымы.
І венер сумёты круціў
Увесь дзень прад вачымі.
Машына у плойме снягоў
Два дні прастаяла,
А Надзя Івана свайго
Душой шкадавала.

... Ен вернецца, Прыйдзе Іван, —
Яна гэта знае.
Цямнене.
Агенчыкам стан
У стэне мільгае.

7

Вячэрняя гасне зара,
Зноў поч надыходзіць.
Як хораша зноў ля кастра
Пры ціхай пагодзе!

Агенчык гарыць, бы маяк,
Дымок плыве шэры.
Адна баявая сям'я
Сядзіць за вячэрай.

Гаворка ідзе пра дзяўчат,
Пра дружбу, каканне.
Шафёр толькі штосьці не рад,
Сеў моўчкі на стане

У баку ад усіх. Вось сядзіць
Ды ў даль пазірае,

І нават зусім гаварыць
Ні з кім не жадае.

Пакрыўдзіўся ён на каго
За лішнія слова?
Дык гэта-ж не пра яго
Была тут размова.

Адною сям'ёю ім жыць,
Адным летуценнем.
Крушына ўжо сам папрасіць
Гатоў прабачэння

За тое, што слова «ўцякач»
Сказаў ён учора.
Уцёк не Іван-жа, а Квач
З соўгаса у горад.

Чаго-ж Іван сумны, чаго?
Стаміўся ў дарозе?
І Надзяя знарок на яго
Кідае свой позірк.

Усе з апетытам ядуць
І п'юць чай з чаборам.
А ён трапіў нібы ў бяду,
Як з'ездзіў у горад,

І нават пра сябра свайго
Сказаць не жадае.
Быць можа, дзяўчына ў яго
Цяпер ёсьць другая?

О не, ён не можа хлусіць
Дзяўчыне каханай.

Бліжэй падыходзіць, глядзіць
У вочы Івану.

— Іване, скажы, што з табой?
Мо' ты нездаровы? —
А ён да палаткі сваёй
Пайшоў, і ні слова.

Хвалюенца Надзяя. Што з ім?
Такі гаваркі быў.
І раптам змяніўся зусім,
Пакрыўджаны нібы.

У стэпе гудуць трактары,
Мільгаюць агнямі.
Стэп ў змроку вячэрній зары
Шуміць каласамі.

Як хороша йесці цаліной
Пры ціхай пагодзе.
— Іван, пойдзем разам з табой
На стэпе паходзім.

Глядзі, як прыгожа наўкоя!
Ты любіш стэп, мілы?
Мы з'ездзім з табой на Табол.
Забыў? Я-ж прасіла.

Забыўся? Нічога. Чаму-ж
Такі невясёлы?
Ой, дрэйны з цябе будзе муж... —
А ён:
— Штб стэп голы!

Якая-ж у ім прыгажосць?
Слякота ды холад.

— А чеба?

— Штò мне да нябёс,
Да тога Табола!

— Да што ты! Глядзі, які хлеб
У нас вырастает!

— Цябе, Надзя, я, а не стэп
Я сэрцам вітаю.

На свеце ў нас ёсьць гарады,
Не так жывуць людзі.
Калыску павесіш дзе ты,
Як сын у нас будзе? —

Штось Надзі пібыта стралой
У сэрица кальнула...
І колас, нахілены к ёй,
Рукою кранула.

Які ён унарты, Іван,
Гарачы ў гаворках!
І спіць палявы ужо стан
Пад яснаю зоркай.

8

Цяплом на дасвешці
Сагрэтыя хаткі.
А чый-жа то свеціць
Агенчык з палаткі?

Каму пасля працы
Не спіцца да ночы?

Мо' хто выпраўляцца
У дарогу зноў хоча?

Мо' хтосьці чужы
Да палаткі крадзецца?
Брызентам шуршиць,
Не кранаецца з месца.

Прыслухайся. Сніць
Чалавек сном глыбокім.
Ліхтарык гарыць
Ціха, ціха ў поўзмроку.

Падушку сагрэла
Дзяўчына дыханием.
Міг. Коўдра ўзляцела:
— Ты гэта, Іване?

Ад коўдры дзяячай
Цяплом лёгкім вее.
— Вячэру, мо' хочаш,
Табе падагрэю?

Падаць можа чаю
З цукеркай?
— Не трэба. —
Рог месяца ззяе
Праз шчылінку з неба.

У Івана на твары
Цень лёг паласою.
— Пагутарыць зараз
Хачу я з табою.

— Пагутарым днём,
Ці-ж нам часу не холіць? —
Палае агнём,
Зноў хвалюеца хлопен.

Цяпло ад падушак
Астыгла дзяўчохы.
— Паслухай, Надзюша, —
Глядзіць ёй у очы.

Заблытаўся недзе?
Сказаць нешта хоча?
І рантам:
— Паедзем
Адсюль гэтай ноччу.

— Куды? Як? Ды годзе,
Ці-ж гэтым жартуюць?
Цябе пераводзяць
На прану другую?

— Ды не. Не аб тым, —
Ен гаворыць ёй ціха:
— Аб шчасці сваім
Ты падумай хоць крыху.

— Што, што ты сказаў?
Аб якім шчасці, Вания?
Ты-ж сам мне казаў:
«Усё шчасце ў каханиі».

— Каханием илачу
За каханне я, Надзя.
Ды больш не хачу
Жыць ні дня я ў брыгадзе.

— Чаму?
— Сама знаеш —
Хваліца нам нечым.
Не будзе ўраджаю —
Сухмень ды пустэча.

Прайдзі ты ўвесь край —
Ні лясочка, ні рэчак.
Па стэне блукай
Кожны раз, кожны вечар.

Паспаць часам недзе.
Ад мошак хавайся.
У дарогу паедзеш —
Вадой запасайся.

У лагеры быццам
Жывем, як салдаты.
А нам — ажаніца-б,
Мець добрую хату.

Чаго губляць час нам?
Паедзем у горад.
Я ўжо не соўгасным
Там буду шафёрам.

Вазіць буду ў «ЗІМе»
Міністра я, можа.
Квач — друг мой.
Ва ўсім ён
Тут нам дапаможа.

Мы гэтым-бы летам
Згулялі вяселле.
І там не пры гэтым
Святле вось сядзелі-б.

Ты ў светлай-бы хаце
Дачку гадавала,
І смажыла-б майі
З яешнай нам сала.

— Ах, вось ты аб чым!
Што, не смачны сняданні?
— Я верным, тваім
Буду, Надзя, ў кахани.

— Ды кінь пра мяне ты.
Сваёй жывені славай.
— Не, Надзя, не ў гэтым,
Не ў гэтым-жа справа.

— А ў чым-жа? Чаму
Ехаў ты з свайго краю?
— Чаму? А таму,
Што адстаць не жадаю.

Ці-ж я за Ягора
Квача таго горшы?
Таксама шафёр ён,
А вунь колькі трошай!

З сабою нас возьме.
Ён добра ўсё знае,
І нас на дарозе
Сягоння спаткае
Ля дому. Дарога
Там простая ў горад.
— Ля дому? Якога?
Ды што ты гаворыш! —

Яна — аб калоссях,
Што ў полі красуюць.

А ён пра сваё ўсё:
— Жыць тут ис хачу я.

Гібей тут, капайся
На гэтых аблогах.
Ну, Надзя, збірайся.
Чакае дарога.

— Дарога? Ну, што-ж,
Ты ідзі. Квач чакае.
— А ты?..
— Я? Не, ўсё-ж
Ехаць я не жадаю. —

І зноў прыгадалася
Тое спатканне,
Калі прызначанаўся
Іван у кахани.

Здаеща, тым часам
За ветрам ляцелі —
«Паедзем мы разам
На новыя землі».

Шумела дуброва,
Вясна маладая.
І ўсё то-ж слова:
«Кахаю. Кахаю».

Дык можа забыў
Ужо гэта ён слова?
Снаганіў, схлюсіў
У кахани мядовым?

Нібы ў аняменні,
Уся набялела.
Яму са здзіўленнем
У твар паглядзела.

Ці ёсьць у Івана
Хоць кропля кахання?
А ён, апантаны,
І ў очы не гляне.

...Ноч. Дзесьні дарогай
Праходзяць машины.
А месяц з трывогай
Глядзіць на раўніну.

Як зорка кахання,
Ліхтар патухае,
І слёзы дзяўчына
На грудзі рапяе.

9

Стэп шырокі, сэрцу родны,
Ты цяпер стаў блізкі нам.
Сёняя песняю народнай
Адгукніся ўсім краям.

Хай пачуюць за лясамі,
За хрыбтамі сініх гор,
Як гамоніць каласамі
Неабсяжны твой прастор.

Колькі нас, людзей адданых,
Тут працуе, — надлічы:

108

Кіяўляне і слуцчане,
Ленінградцы, масквічы.

Нашы сэрцы, нашу ласку
Аддаем сваёй зямлі.
Мы зрабілі явай казку,
Заручелі скрэз палі.

Дзе-б ні быў ты — ў дружбе леней,
Добра жыць адной сям'ёй,
Тыя песні спесьць у стэпе,
Што прынеслі мы з табой.

Пра вярбу, што ў чыстым полі,
Ля зялёна га лужка...
Ды яшчэ мы тут ніколі
Не скакалі «Крыжачка»!

А калі на сёры горка,--
Як патрэбен добры друг!
Быў-бы тут між намі Щёркін --
Пазбіраў-бы ўсіх у круг.

Ну, а мы? Што-ж анямелі,
Ці-ж мы, хлопцы, без душы?
Ці-ж забылі, як мы лелі,
Цалаваліся ў шышы?

— Сёняя-ж, братцы, ў нас субота! —
Прамінуў у працы дзень.
Ды ніхто пасля работы
У вагончык не ідзе.

Трэці раз ужо зарплату
Нам у стэпе выдаюць.

109

Ля ларка паміж палатак
Хлонцы піва з куфляў п'юць.

І нічога, што ў ватоўках
Тут саброўкі іх сядзяць,
Як апранута ў абиўкі
Пасля працы --- не пазнаць!

Не бяды, што новых вугіц
Тут пакуль яничэ няма.
У стэн казахі нам з аула
Свой прынеслі бішбармак.

Сесці ў круг нас запрашаюць:
— Бішбармак якішы, бяры. —
І ўсім сэрцам адчуваеши,
Што з табой твае сябры.

Пацікаем моцна рукі,
І адказваєм: — Аман! —
Гэты поіск нам зарукаі
На жыццё і подзвіг дай.

З імі разам нам пасёлак
Збудаваць тут да зімы.
І ўжо хутка новасёлы
Пераселяща ў дамы.

Да сябе бацькоў і матаک
У госьці будуць запрашаць.
Недарма жыццё з палатак
Пачыналі будаваць...

Вечар ціхі. Водар красак.
Ад зямлі ідзе цяпло.
— Гарманіст,

Дай, калі ласка,
Танец, дых каб заняло! —

Вынес свой Каставус Крушына
Негаблёваны услоі,
Узяў гармонік. «Край цаліны», —
Пачынае песню ён.

— Штосьці сумна, Косця!
Польку-би! —
І ліоцца галасы:
«Ой вы, ветры,
У чистым полі
Не збівайце вы расы.
Ой вы, хлопцы,
Ой вы, хлопцы,
Што павесілі насы?
Я на Косцю паглядзела;
Годзе, хлонец, сэрцам нынъ,
Бо з такім, як ты, нямелым,
Як-жа міс у стэне быць?

Ты, мой мілы, не зявай,
Я паеду ў Кустанай.
Там мяне, у Кустанай,
Яшчэ лепішы пакахае».

Круг распірыўся на стане.
Вышылі хлонцы-землякі.
Шапкі — ўбок.
«А ну, случчане,
Не адстанем, дружбакі!
Першы танец, начынаем
І яничэ заказваєм.
Мы сваіх дзяўчат кахаем,

Віду не паказваem.
Не цурайцесь, дзяўчаты,
Не схаваша вам нідзе.
Мы з палатак вас у хаты
Хутка замуж павядзэм.
І сустрэнецца з сватамі
Не адна з вас,
Не адна,
Як запахне пірагамі
Цаліна, цаліна!

Эх ты, наша цаліна,
Неабсяжная.
Ходзіць дзеўчына між нас
Дужа важная.
У брыгадзе ёй
Няма роўнае.
Завуць Надзяю
Ды Пятроўнаю.

Ой, Маруся, ты, Маруся,
Косы залацістыя.
Усе дзеўкі з Беларусі
Вельмі ганарыстыя.
Ганарыстыя,
Галасістыя.
Ды харошыя,
Ды прыгожыя!
Ах!»
Песня ходзіць,
Рэхам звонка
Адгуаецца ў палях.

А што-ж ты не танцуеш, Надзяя?
Выходзь, скажы сябрам сваім:

Усе хай знаюць у брыгадзе,
Як развіталася ты з ім.
Будзь бадзёрай і вясёлай,
Не пускай слязінку з воч.
Каб не зналі новасёлы
Пра той час, пра ту юнош.
Так, вядома,
Хто-б падумаў,
Што разыйдзешся ты з ім?
Цяжка, сумна,
Але суму
Не паказвай, Надзяя, ўсім.
І цябе з душой прыгожай
Пакахае не адзін.
У цябе тут будзе, можа,
Надзяя, самы лепшы сын.
Мо' ў душы перагарэла
Да Івана ўжо любоў?
Аднаго не зразумела:
Жыць навек сюды ішоў.
Добры ён шафёр.
Казаў-жа
Сам, што мае першы клас.
Вось Кастусь.
Ён можа скажа,
Дзе Іван у гэты час?
А Кастусь ізноў гармонік
Разгарнуў на ўсе лады,
Нібы кажа: пагамонім,
Як мы ехалі сюды.
Не глядзі так пільна ў вочы,
Ну, адкуль-жа ведаць мне,
Як Іван два дні, дзве ночы
Прагуляў на цаліне?

Усе-ж гавораць, што звязаўся
З нейкім Жоркаю Квачом,
Лепшых месц шукаць падаўся
З тым кудысьці лайдаком.

Што яничэ сказаць магу я?
Сам цябе я пакахаў.
Толькі сорамна — душу я
Друга блізкага не знаюў.

З ім дружыў, аб справах важных
Гаварыў з ім, як з байцом.
А вось тут і не зауважыў,
Як ён стаў уцекачом.

І калі зусім пакіне,—
Усё скажу, як жыву, дружыў.
А цяпер маўчаць павінен,
Не магу раскрыць души.

Прад табой, такай харошай,
Што-ж цяпер карыць яго?
Пачакай, Надзюша, трошкі,
Сэрца пашкадуй свайго.

Усё скажу, як будзе трэба.
Я нічога не схаваў.

І пяноць мяхі.
А неба
Зеляней пахучых траў.

10

Сціхлі песні дружбакоў,
Адзвінё гармонік.
І пад месяцам ізноў
Ціха стэн гамоніць.

114

Быццам чорны парасон,
Неба над зямлёю.
Сніцца Надзі дзіўны сон:
Родны стэн прад ёю.

Каласы ўжо адцвілі,
Пажаўцеў палетак.
І красуе на зямлі
Залатое лета.

І адтуль, дзе родны край,
Далніню дарогай
У стэн ідуць за Кустанай
Надзі на падмогу.

Збажыной наўкол шумяць
Дальнія прасторы,
У стэн выходзіць адчынняць
Надзяя семафоры,

Землякоў спаткаць сваіх,
Што прымчалі з Мінска.
Тут у паштарце за ўсіх
Назаўжы пратіска.

Зноў лунаюць над зямлёй
Песні маладосці.
І да маці да сваёй
Крочыць Надзя ў гості.

На пабыўку ў свой калгас,
Дзе палі за гаем.
Маці там у гэты час
Жыта дажынае.

115

Усё пытас пра сваю
Родную дачушку.
Жні ў жніўную пяоць,
І щабеуць птушкі.

Адчыняе маші дом,
Выїшаўны на ганак.
Ты-ж прыйшла не ў цекачом,
А гасцем жаданым.

«Як, дачушка, ты жывеш? —
Зноў пытас маці,
На гулянку што не ідзеи,
А сядзіш у хаце?

Мо' табе у краі тым
Жыць нялёгка стала?
Мо' па хлонцу па сваім
Ты засумавала?
Пойдзем разам на загон,
Будзем жаць да рания».

Маці знікла.
Раптам — ён.
«Ты адкуль, Іване?
Бачыш, колкі, палічы,
Скірдаў у брыгадзе!»
Кажа:
«Збіўся, ідучы,
Я з дарогі, Надзя.
Трапіў зноў сюды, назад,
А хацеў к вакзалу».

«Сапраўды, ты збіўся, брат,
З шляху», — адказала.

Павярнуўся ён, пайтоў.
І не прыйдзе болей...
Шум жытнёвых каласоў
Чуецца у полі.

Хтосьці ездё, бы клубок
Коціца з узгорка.
А пад горла зноў камок
Падстувае горкі.

Дыхаць цяжка —
Бы сама
Збласці з дарогі...
Прачынаеца...
Няма
Мя яе нікога.

Пачынае ў стэне днець.
Цішыня ў палатцы.
Ах, як добра можа ў сне
Усё жыццё ўяўляцца.

Вось і маці, і яго —
Усіх за нач спаткала.
Ён...
Чаму-ж аб ім, чаго
Зноўку думаць стала?

Скуль узяўся рабтам ён
Зноў, такі прыгожы?
Можа быць, гэта не сон,
Сапраўды, быць можа?

Не заснуць больш.
Выйшла ў стэп.

Колькі ў стэпе сцежак!
Не, не сон гэта.
Вось хлеб —
Жыта ў росах свежых.

Сёня Надзя цэлы дзень
Будзе на камбайне...
Ну, а хто-ж гэта ідзе
Стэпам на світанні?

Так ідзе, нібы спаткаць
Хоча тут дзяўчыну.
Разглядае — не пазнаць,
Гэта-ж ёш, Крущына.

Вось руку ёй падае:
— Добры ранак, Надзя.
Ну? — пытае у яе,—
Як тут, у брыгадзе? —

Усміхнуўся, аж гарашь
Вочы весялосцю.
Бачыць,
Хоча ён сказаць
Важнае ёй штосьці.

Не, не будзе-ж зноўку ён
Тут даваць парады.
— Ну, скачы, Надзя,
З табой
Нам такая радасць! —

І механік весялей
Неяк усміхнуўся.
— Радасць?.. Што?.. Қажы хутчэй...

Што, Іван вяриуўся?
— Не.
— Як, не?
Адкуль тады
Іншая мне радасць?

— У Москву паедзеши ты
Ад сваёй брыгады!
— У Москву? Чаму? Калі? —
А хлапец вясёла;
— Хутка злёт будзе ў Крэмлі
Перных новасёлаў.—

Як блакітны нарасон,
Неба над зямлёю.
Вось і збыўся,
Надзя, сон,
Явай стаў тваёю.

11

Поўстанак. Ззяе семафор
Агенъчыкам зялёным.
А з-за далёкіх рэк і гор
Ідуць к нам эшалоны.
Раён. Даўно, гавораць, тут
Сем рэчак працякала.
Прайшлі стагоддзі, і ваду
Ўсю цаліна ўвабрала.
Тamu цяпер няма ні рэк,
Ні рэчышчаў тых нават.
І вырасталі з веку ў век
Адны у стэпе травы,
Ад хваль засталіся рачных
Тут сем азёр салёных.

Ларогі ўсе ідуць ад іх
У горад нац раёним.
Легенды тыя з дауніх дзён
Жылі пад небам зорным.
Таму завём цяпер раён
Мы свой Сяміазёрным.
Далёка слава пра сяброў
Пайшла адсюль сягония.
Сюды цяпер з усіх бакоў
Ідуць к нам эшалоны.
Вунь колькі іх за ноч адну
Тут, цягнікоў, прабегла.
Платформы йдуць па цаміну,
Нагружаная цэглай.
Мы ўсё гаворым — цаліна.
А паглядзі — якая!
Не кавылём шуміць яна,
А лепшым ураджаем.
Вось працягнулі правады.
Па іх свято пальеца,--
Ад цаліны толькі тады
Тут назва застанецца.
Вунь зноў ідзе сюды цягнік:
Два аганькі у змроку.
Шмат ён жалеза, газы й кніг
Вязе сюды здалёку.
Машыны ў фарбах завадскіх
Пад зорным небам ззяюць.
Які-ж тут чалавек на іх
Маўкліва паглядае?
Ён паставаў крыху і зноў
Пайшоў па стэле ноччу.
Быць можа, ён сваіх сяброў
Згубіў, знайсці іх хоча?
Вось ён спыніўся,

Зноў стаіць,
Нібы не знойдзе следу.
Глядзіць — дарогаю бяжыць
Каля яго «Пабеда».
Спынілася --
Гудку наўкруг
Стэп адгукнуўся рэхам.
Хтось дзверцы адчыніў:

— Гэй, друг!
Куды вам трэба ехаць? —
Знайёмы голас. Хто-б то мог
Пазнаць Івана ноччу?
Там не адзін. Яны утрох.
— Куды, Іване, крочыш? —
Адзін к другому падышлі
І... сталі ў аняменні.
Два чалавекі на зямлі
Стаяць,
Глядзяць на цені.
Былі сябры,
Як брата брат,
Калісьці сустракалі.
У полі першымі з брыгад
Колі першы забівалі.
Расцалавацца-б ім вось тут,
Абняца на дарозе,
Крычаць «дзеньдобрый!» за вярсту, —
Яны-ж, нібы ў знямозе,
Стаяць,
Маўчаць хвілінку — дзве.
Ніхто — ані поўслова.
А стэп шуміць.
— Ну, як жывеш? —
Спытаў адзін суроўа,

Той, што з сябрамі уначы
Пад'ехаў на «Пабедзе».
Іван-жа —
Усё стаіць, маўчыць,
Бы слоў знаіці не можа.
І так схуднеў, што не пазнаць
Вачэй яго прыгожых.
Але Крушына-брыйгадзір
Пазнаў яго і поччу.
Вось падышоў бліжэй, глядзіць
Івану праста ў очы.
А той у полі ўспомніў стан,
Цяплю паходнай хаткі...
— Што-ж ты маўчыш? Чаму, Іван,
Не ўзяў сваёй палаткі?
Дамоў яе з сабой-бы вёз,
Мо' дзесьці заначуеш?
Напэўна-ж ты свой паравоз
Ля рэек тут пільниуш? —
Крушына — просты чалавек,
Але у очы гляне,—
Усё бачыць. Вось дастаў «Казбек».
Закурвае. З Івана
Вачэй не зводзіць.
— Ну, кажы,
Як сёння на Алтаі? —
І слоў такіх, як «ты чужы»,
Нібы зусім не знае.

А толькі неяк бокам стаў
І глянуў на машыну.
Хто там? Яна?
Іван пазнаў
Яе, сваю дзяяўчыну.
І ў цемры ночы разглядаеў

Ён Надзін твар прыгожы.
І новы іх шафёр вязе...
Куды? У загс, быць можа?
Сукаенка добрая на ёй.
Шафёр — такі цвярозы.
Іван з каханаю сваёй
Сустрэўся на дарозе.
Здаецца, сэрцам маладым
Кахаў яе так мошна...
І вось яна цяпер з другім
У горад едзе хлопцам.
Яму такое ў гэты час
Магло толькі прысніцца.
— Уса брыгада сёня ў нас
Гарошкай ганарыцца!
— Куды-ж вы едзецце?
— У Москву.
Злёт будзе новасёлаў.
Сябры, пытаеш, як жывуць?
Будуюць свой пасёлак.
Ужо вяселле, браце, там
Згулялі мы увесень.
А многія к сваім бацькам
Паехалі у госці.
А ты? Што у такой журбе?
Куды-ж ты шлях трymаеш?
— Што гаварыць мне пра сябе?
Мяне там праклінаюць...
— Так,
Чалавек, душой слабы,
Не можа здаць экзамен.
Хоць добра,
Што ў пачатку быў
У стэле побач з намі,
Калі было нам трэба ўзняць

Загои тут самы перны.
Цянер — не тая цаліна,
Што ўжо апега ў вершах. —
І ўсё. Крушына гаварыць
Нічога болын не стане.
Чаму-ж каханая маўчыць?
Ні слова на́т Івану.
Маўчыць Гарошка,
У стэпе шлях
Маўчыць, накрыты змрокам.
Што з ім? Дзе ходзіць па начах
Дарогаю далёкай?
Касцюм парваўся ўжо па ім,
Увесь накрыты пылам.
Яго нядаўна дарагім
Ты называла, мілым.
І вось стаіць ён, бы чужы.
Не вымавіў ні слова.
А вочы тыя, як нажы,
Пабліскваюць сурова.
Ну вось,
Было нядаўна сном,
Цянер сапраўднаецаць, ява.
Такі-ж гамоніць стэп кругом,
Шумяць такія-ж травы!
Дык што-ж змянілася? Чаму
Яго не абдымаш?
І рэзкіх, злосных слоў яму
У вочы не кідаеш?
Мо' абыякавым ён стаў,
Мо' стаў табе не любым?
Не.
Вось ён локаць разарваў,
Зашыць-бы,
Каб не людзі...

Л ён, як слун, маўклівы стаў.
Маўчыць, ну як ірызациза?
Ці-ж тою поччу так жадаў
Ен з Надзяй развітаца?
Ці-ж ведаў ён, што Квач Ягор
Яго ў бяду замане
І бессумленна так яго
На ўсё жыццё надмане?
Што завязе за сотні вёраст
У незнайёмы горад
І возьме ўсё — ад папярос
Аж да правоў шафёра.
А дзе-ж Іван такоў царой
Бадзяўся ледзь не месяц?
На Чуі быў, за Ангарой?
Чаму-ж на іншым месцы?
Адеюль ішоў. Сюды прыйшоў.
Чаму? Напэўна-ж ведаў?
А тут, дзівіся, вось ужо
У брыгадзе ёсць «Пабеда».
За гэты час праклалі пуць
Яшчэ вунь ля перона.
Гудкі на станцыі гудуць,
Праходзяць эшалоны.
Дык вось як можа у жыцці,
Мой дружка, павярнуцца.
Не ведаў сам, куды ісці,
На чым і спатыкнуцца...
Чаму-ж яна не назаве
Уцекачом Івана?
Маўчыць.
Рукі не падае
Яму на развітанне.
Сказала толькі: — Ну, ідзі...—

Што-ж ты, Іван, спыніўся?
Вунь на Маскву цягнік стаіць.
Сядай, дамоў вярніся.
Едзь. Там раскажаш ты сябрам,
Як дні працуем, ночы.
Няхай спытае маці там:
«Ну як табе, сыночак?»
Стаіць Іван. Гудкі гудуць.
Ні слова больш не чуе.
І зразумеў Іван бяду,
Наклікаў сам якую.
Яму-б тут будаваць соўгас,
У рэйс ісці-б далёкі!
А ён адсюль у гэткі час
Ішоў адзін, на ўцёкі.
Не верыў, пэўна, ў светлы дзень
І ў любую дзяўчыну?
А сёння!
Гэткі хлеб ідзе
Адсюль для ўсёй краіны.
Не верыў ён, што столькі мог
Мець ад звычайнай працы.
Але-ж не позна з тых дарог
Цяпер сюды вяртацца!
Для ўсіх, для ўсіх тут праца ёсьць,
І хлеба — не па лусце.
Бо не растраціў маладосць
Пакуль яшчэ на глаупствы.
Сябе пакажаш на паліх
Ты працаю сваёю.
Дзяўчына вернеца твая
Мо' з зоркай залатою —
За асваенне цаліны,
За доблесную працу.
Ёй тут да новае вясны

Яшчэ вышэй узняцца.
І ёй падзяка ад бацькоў
За ўсё у працы плённай.

У дальні стэп з усіх краёў
Ідуць к нам эшалоны.

1954—1957 гг.

Змест

Перад новай дарогай 3

Родны бор

Ленін	7
Сяйт рэспублікі	10
Чайкі над Мінскам	12
Народ і паэт	14
Родны бор	16
Першая працоўная мясцінка	18
Майскія кветкі	20
На дарозе	21
Украіне	22
На калгасным кірмашы	24
Над Прыпяццю	26
Міхалава эзмия	28
Сталасць	30
Полацк	32
Лістанад	33

Лісты здачку

Ад цябе лістоў німа	37
Санта Лючыя	38
Маладзік	40
* * Толькі голас твой звонкі начую	41
Пасля развітания	43
* * Сягоння твой дзень нараджэння	44
* * Ты здаешся мне самай простай	45

* * Час быў першаму ўдарыць марозу	46
Рамонкі	47
* * Восень чырвячню налала	49

На новых землях

Стэй кліча	53
На палявым стане	55
Арлы ў стэпе	57
Рамантыка	59
Маяк	60
Мурзукуль	62
Аман, кара-гай	64
Другу	66
Сустрэча	68
Вяселле ў сяпне	70
Палявы кухар	72
Пісьмо з цаліны	76
Хлеб дружбы	78
Арлы на ўзлёсе (наэма)	80

Редактар *P. Няхай*

Мастак *I. Немагай*

Мастацкі рэдактар *H. Шырокая*

Тэхнічны рэдактар *A. Труханава*

Карэктар *C. Міхасёва*

АТ 04604. Надп. да друнку 10/1 1958 г.

— Тыраж 4 000 экз. Фармат 70 × 92_{1/2}.

Фіз. друк. арк. 4,125. Ум. друк. арк. 4,83.

Уч.-выд. арк. 3,91. Зан. 629.

Цэнз 3 руб.

Друкарня імя Сталіна, Мінск,
проспект імя Сталіна, 105.

На белорусском языке

Петр Федорович Приходько

После прощания

Государственное издательство БССР

Минск 1958